



ЦІКАВІНКІ
З ПЕРАПІСКІ
УЛАДЗІМІРА
МУЛЯВІНА

9

ЯК БЕГЧЫ
НЕКАЛЬКІ СУТАК
І НЕ СТАМІЦЦА?

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

2

ЛЮТАГА 2019 г.

СУБОТА

№ 22 (28889)

ЦЫТАТА ДНЯ

Андрэй КАЦЕГАЎ,
намеснік начальніка
галоўнага ўпраўлення
манетарнай палітыкі
і эканамічнага аналізу —
начальнік ўпраўлення
эканамічнага аналізу
Нацыянальнага банка:

«Нацбанк не прагназуе
значнага змянення
стаўкі рэфінансавання
ў 2019 годзе. Ключавая
задача рэгулятара на
гэты год заключаецца
ў зніжэнні інфляцыі. Мы
паслядоўна ідзём да нашай
сярэднэтэрміновай
мэты — 4 %. Па мінулым
годзе наш арыенцір быў
6 %, пры гэтым мы былі
нават некалькі ніжэй —
інфляцыя склала 5,6 %.
Сёлета паставілі сабе
мэту 5 % і маем намер яе
выканаць. Ёсць падставы
гаварыць пра тое, што
для гэтага не спатрэбіцца
нейкіх экстраардынарных
мер Нацыянальнага
банка ў плане змены
працэнтнай палітыкі.
Таму, хутчэй за ўсё,
калі казаць пра стаўку
рэфінансавання, то чакаць,
што мы кудысьці далёка
сыйдзем ад 10 % (у любы
бок), не варта. Высокая
імавернасць, што на канец
года 10 % захаваецца».



ГАЛОЎНЫ КРЫТЭРЫЙ — РЭЧАІСНАСЦЬ

Учора Прэзідэнт правёў нараду
па пытаннях удасканалення
сістэмы адукацыі

Кіраўнік дзяржавы адзначыў,
што да гэтых пытанняў у нашай краіне
звяртаюцца пастаянна.
«Я проста хачу перш за ўсё сам
пераканацца, наколькі рэалізуюцца нашы
рашэнні ў сферы адукацыі.
Калі ёсць неабходнасць, падштурхнуць
рэформы па тэме», — сказаў ён.
На думку Прэзідэнта, у Беларусі
неабходна ўдасканальваць тое,
што маем.

СТАР. 2



Фота БелТА

МАРАЗЫ ЧАКАЮЦЬ МАРАЗОЎ...



Фота Анатоля КІСЕЛЮКА

На вуліцы — адліга. А ў вёскі
зімовая назва — Маразы!
Патрапіўшы ў гэты куток
Вілейшчыны, я не памыліўся:
Маразы маляўніча раскінуліся
на ўскрайку бору-лесу.
Цішыня, спакой, прыгажосць
у кожным дрэўцы, у кожнай
елачцы! Вёска ўжо стала
паселішчам дачнікаў, толькі
адна сям'я застаецца тут
зімаваць. Дзякуючы гэтай
сям'і Маразы —
жывыя!

СТАР. 5

Герой гэтага фотарэпартажу
Уладзімір ФУРС са сваёй
дзевяцігадовай унучкай Варварай
у вёсцы Маразы.



КОРАТКА

- Больш за 30 тысяч сем'яў Беларусі атрымалі безняўныя жыллёвыя субсідыі ў 2018 годзе.
- У Брэсце ўчора адкрылі Цэнтр прафілактыкі па супрацьдзеянні наркаспажыванню сярод моладзі.
- Страчаныя даспехі Радзівілаў вяртаюць на радзіму ў Нясвіж.



- За стрэльбу па птушках жыхара Мінска аштрафавалі на Вун765.

Гасцёўня



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ

Зоя БЕЛАХВОСЦІК:

«З НАШАЙ ПРАФЕСІЯЙ МЫ ЎСЁ РОЎНА БАГАЦЕЙШЫЯ»

Актрыса, без якой блякне Купалаўскі і беларускі сучасны тэатр увагуле, атрымала званне народнай артысткі Беларусі, адыграла прэм'еру новенькага спектакля «Вешальнікі» і адкрыла для нашага інтэрв'ю дзверы сваёй грымёркі. Паходжанне з акцёрскай сям'і, больш за дзесяноста роляў у тэатры, выкананне Паўлінкі на працягу васьмнаццаці гадоў, супрацоўніцтва з Мікалаем Пінігіным, выкладанне ў Акадэміі мастацтваў — Зоя Белавосцік, між іншым жонка рэжысёра і мастацкага кіраўніка РТБД Аляксандра Гарцуева і маці актрысы Валянціны Гарцуевай, стала народнай і да афіцыйнага аб'яўлення.

СТАР. 8

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008